

Ян Ежы Мілеўскі (Беласток),
доктар гісторыі, кіраунік
даследчага аддзела філії
Інстытута Нацыянальнай Памяці

Памяць польскага грамадства пра Другую сусветную вайну

Пасля вайны ў польскай гісторыяграфіі і ў школьнім на-
 вучанні гісторыі нязменна падкрэслівалася, што Польшча
 была першай дзяржавай, якая 1 верасня 1939 г. збройна стала супраць
 Гітлера, закончыўшы такім чынам перыядыгонай бяскроўнай экспансіі.
 Увогуле звярталася ўвага, што польскае грамадства захавала адзінства ў
 адносяніях да нямецкіх акупантав і ніводная значная палітычная сіла,
 ніводзін вядомы палітык не пайшлі з імі на супрацоўніцтва. Асабліва
 падкрэсліваліся вялікія страты, якія панесла Польшча ў гады вайны.
 Адносна колькасці насельніцтва гэта былі найвялікшыя страты ў свеце:
 загінулі 220 асобаў з кожнай тысячы жыхароў¹.

Таксама адзначалася, што на ёўрапейскім тэатры вайны ў іх зак-
 лочнай фазе польская войскі (400 тыс. жаўнероў Польскай народнай
 арміі і 200 тыс. жаўнероў Польскіх узброеных сіл на Захадзе) зімалі
 па колькасці чацвёртае месца сярод саюзнікаў (пасля СССР, ЗША і Вялі-
 кабрытаніі). “Уздел польскага салдата ў штурме Берліна – пісаў у канцы
 70-х гг. у папулярным сінтэзе гісторыі Польшчы Антоні Чубінскі – меў
 акрамя ваеннага яшчэ гісторычнае значэнне. Ён падкрэсліваў факт пера-
 могі Польшчы ў той вайне”². У пераможны кантэкст уплятаўся новы
 тэртыярыйяльны кшталт краіны. Польшча вярнулася ў свае гісторычныя
 пястоўскія межы. Дзяржава ўмацавала адзінства з нацыянальнага пункту
 гледзішча (што ліквідавала прычыну розных канфліктаў і слабасці –
 пісаў Чубінскі)³.

Аднак шырокія колы польскага грамадства адчувалі значны дыса-
 нанс паміж перакананнем пра велізарны ўклад у перамогу над фашиз-
 мом (да пералічаных вышэй фактаў трэба дадаць масавае падпольле,

¹ У беларускай гісторыяграфіі найбольшымі лічацца страты Беларусі - каля 25% насельніцтва (зайв. рэдакцыі)

² Dzieje Polski // pod red. J. Topolskiego. Warszawa, 1977. S. 840.

³ Тамсама. S. 845.

партызанскі рух і найбуйнейшае ў Еўропе Варшаўскае паўстанне) і на быткамі, атрыманымі ў выніку перамогі. Найбольш адчувальнымі вынікамі вайны была страта суверэнітэту.

Таму пасля пералому 1989 г., памятаючы пра нашыя перамогі і ахвяры ў 1939 – 1945 г., выпраўляючы і аднаўляючы праўду пра польска-са-вецкі адносіны, пачала выразна фармулявацца тэза, што для Польшчы ўдзел у вайне закончыўся палітычнай паразай. Нам здрадзілі заходняя саюзнікі – прынеслі ў ахвяру на алтар добрахадносінаў паміж звышдзяржавамі. Польская грамадская думка ўвесь час вельмі нервова рэагавала на спробы змяншэння польскага ўкладу ў перамогу, замоўчванне нашых вайсковых чынаў (напр., поспехаў выведкі) або на ўзнікаючыя час ад часу абвінавачванні пра ўдзел мясцовага насельніцтва ў вынішчэнні жыдоў.

Мінула ўжо 60 гадоў пасля заканчэння вайны. Людзі, якія перажылі яе ў свядомым узросце і маюць на яе ўласны погляд, складаючы невялікі працэнт сучаснага грамадства. Абсалютная большасць грамадзянай атрымлівае веды пра вайну з апасродкованых крыніцаў і пераказаў. Варта нагадаць, што Польшча пасля вайны амаль паўстагодзя не была дэмакратычнай дзяржавай і гістарычная навука не магла развівацца свабодна. Камуністычныя ўлады імкнуліся да фармавання афіцыйнай памяці ў масавай свядомасці грамадзянай. Для гэтага ўжываліся розныя сродкі, пачынаючы ад цэнзуры, якая пільнавала, каб не прыйшлі негатыўныя звесткі пра СССР і польскіх камуністаў. Вуліцы называлі імёнамі толькі выбраных герояў і святаў. Па меры “адыходу” пакалення сведкаў узрасцала роля падручнікаў.

Аднак, як вынікала з даследаванняў *OBOP (Oñyrodek Badania Opinii Publicznej)*, праведзеных у 1975 г., гэзн. праз 30 гадоў пасля вайны, палова малодшага пакалення (людзі ва ўзросце да 40 гадоў) атрымлівала веды пра вайну з нефармальных крыніцаў і сямейных хустамінаў або апавяданнямі⁴. Гэтае паралельнае ўзdezяне дзяржаўнай пропаганды і сямейных пераказаў часамі прыводзіла да нечаканых вынікаў. Прывяду прыклад з уласнага вопыту. Абітурыент факультэта гісторыі ў канцы 70-х гг. напісаў на ўступным экзамене, што на першым этапе Другой сусветнай вайны немцы масава вывозілі палякаў у Сібр. Ён чуў прадэпартыі, а ў падручніках чытаў толькі пра нямецкую акупацию. Варта дадаць, што ў астатнія дзесяцігоддзі ПНР на фармаванне гістарычных ведаў даволі моцны ўплыв мелі эмігранцкія выданні і замежныя радыёперадачы, а таксама каталіцкі касцёл, які заўсёды быў своеасаблівым энклавам свабоды.

Так, як да 1939 г. помнілі, галоўным чынам, пра здабыццё Польшчай незалежнасці ў 1918 г., так і ў ПНР дамінавала памяць пра Другую сусвет-

⁴ Komunikat OBOP nr 29/70. Wrzesień 1975.

ную вайну. Паводле анкетавання, ніводзін з гістарычных перыяду не прысутнічаў у такім аб'ёме ў прыватных размовах і сямейных традыцыях як Другая сусветная вайна. Яе назвалі ажно 49% анкетаваных⁵. Сярод гадавінаў, якія трэба найболыш урачыста адзначаць, анкетаваныя на першое месца паставілі заканчэнне вайны. 1939 – 1945 г. уяўляліся часам асаблівыхахвяраў і незвычайнага герайму. Гэты перыяд палова апытаных лічыла вартай падставай для нацыянальнага гонару. На думку апытаных, падставай для гонару былі Варшаўскае паўстанне (12%), паводзіны народу ў часе вайны (11%), Вераснёўская кампанія 1939 г. (10%) і змаганне польскага войска на Захадзе і ў СССР (8,4%). І, наадварот, апытаныя вельмі рэдка называлі факты з гадоў вайны, якіх трэба саромецца. Тут на першым месцы былі падзеі канца 18 ст. і пасляваенны перыяд. Выезд з краіны ўраду і вайсковага камандавання ў драматычнай сітуацыі 1939 г., што дзесяткі гадоў ў ПНР было негатыўным прыкладам у падручніках, у гэтым кантэксце назвалі толькі 1% апытаных.

Пра тое, якія сюжэты калектывай памяці ў ПНР стараліся сфальсіфікаваць, сведчаць вынікі даследаванняў грамадской думкі, праведзеных у 1987 г. на тэму г.зв. белых плямаў. Проблематыка “белых плямаў” пераважна атаясмівалася з крытыкай афіцыйнай інфармацыі па гісторыі і амаль выключна ў дачыненні да гісторыі 20 ст. Існаванне “белых плямаў” прызнавала калія 30% рэспандэнтаў. Большасць анкетаваных (56%) адказала няпэўна (“цяжка сказаць”, “не маю на гэты конт меркавання”), што было характэрна для альянсія з часоў ПНР. Сярод чатырох найчасцей называных падзеяў, якія замоўчваліся або недастаткова асвятляліся, трэх прыпадалі якраз на перыяд вайны: злачынства ў Катыні (15%), Варшаўскае паўстанне (8,5%), партызанская вайна Арміі краёўай (амаль 7%).⁶

Анкетаваныя, якія бачылі “белыя плямы” і дамагаліся вяртання памяці пра тых падзеі, паходзілі з колаў, якія стваралі грамадскую думку. Перш за ўсё эта былі асобы з вышэйшай адукацыяй, якія жылі ў вялікіх гарадах і крытычна ставіліся да існуючай палітычнай сістэмы. Трэба, аднак, дадаць, што сярод сяброў кіруючай партыі (ПАРП) існаванне “белых плямаў” прызнавала больш 41%.

Гісторыку для ліквідацыі “белай плямы” дастатковая выдання спецыяльнай манографіі або артыкула. Для вяртанне замоўчаных падзеяў у масавую памяць патрэбныя не толькі спецыяльныя публікацыі (яны толькі

⁵ Druga wojna światowa w świadomości historycznej społeczeństwa polskiego. Warszawa, 1989 (wyniki badań CBOSz 1987 r.).

⁶ Тамсама.

⁷ Opinia publiczna o tzw. białych plamach w historii. Komunikat z badań, lipiec 1988. На трэцім месцы апынулася вайна 1920 г. (8,1%).

пачатак), але таксама з'яўленне публічных формаў памяці (помніка, імя школы, назва вуліцы), папулярныя артыкулы, радыё і телеперадачы.

Нечакана выявілася, што паводле даследавання 1987 – 1988 г. значная большасць анкетаваных чула пра самую вялікую “белую пляму” – катынскае людабойства. Сярод дарослых амаль 82%, моладзі – 86%. Акрамя таго, асабліва сярод моладзі, была распаўсюджана правільная інфармацыя – больш за 60% называла адказным за гэтае злачынства Савецкі Саюз. Сярод дарослых такіх было 49,5%, але затое 26,5% далі адказы – “пяжка сказаць⁸. Змаганне за гістарычную памяць у час народнай Польшчы часамі набірала харктар фізічнай канфрантациі. Тых, хто дамагаўся праўды, чакала не толькі звольненне з працы, зняволенне ў часы сталінізму (напр., у 1950 г. быў асуджаны на 6 гадоў турмы Геронім Маеўскі, а ў 1951 г. у Жэшаве два гады атрымаў Мікалай Марчык за публічны аповяд пра катынскае людабойства як савецкае злачынства), але нават пагроза жыццю. Унаучы з 20 на 21 студзеня 1989 г. “невядомыя злачынцы” забілі ксяндза Стэфана Недзяляка, які ў касцёле св. Каляля Барамея на Павонзках (Варшава) стварыў месца памяці пра забітых на ўсходзе, якое называлі “Катынская сцяна”⁹.

Пасля пералому 1989 г. у Польшчы пачалося “шыванне памяці”: аб’яднанне калектыўнай памяці, падзеленай на “паўпамяць” афіцыйную, сямейную і ту, якая была ў эміграцыі. Аднак падзеі з часоў Другой сусветнай вайны апынуліся ў цені міфа 1989 г., які распачаў мірныя перамены ў краінах сацыялістычнага блоку. Палякі ганарыліся перамагай “Салідарнасці”, вяртанием дэмакратіі і стварэннем III Рэчы Паспалітай (29%). Аднак аж 28% надалей выказвала гонар з удзелу палякаў у бітвах Другой сусветнай вайны¹⁰. Сярод фактаў, якія прыніжаюць гонар палякаў, не называліся падзеі астатніх вайны.

У канцы 1999 г. Цэнтр даследаванняў грамадскай думкі праводзіў апытанне пра найбольш значныя для Польшчы падзеі 20 ст. (можна было выбраць са спісу). На думку апытаных, у тым стагоддзі ў гісторыі Польшчы дамінавалі два здэрэнні: здабыццё незалежнасці ў 1918 г. (62%) і выбар Каляля Вайтылы папай рымскім (53%). На трэцім месцы, хоць са значна меншым працэнтам апынуўся напад Германіі на Польшчу 1 верасня 1939 г.¹¹ Треба яшчэ дадаць, што кожны дзесяты рэспандэнт называў катынскае людабойства (8 месца), а кожны дваццаты – уваход Чырвонай

⁸ Opinia publiczna o zbrodni w Katyniu // Komunikat z badań CBOS. Warszawa, 1988. Lipiec.

⁹ Łysakowski P. Kłamstwo katyńskie // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. 2005 Maj-czerwiec. S. 93; Rzeczpospolita. 16 IV 2005 (dodatek „Cień Katynia”. S. 5).

¹⁰ Świadomość historyczna Polaków // OBOP. Warszawa, 1996. Kwiecień.

¹¹ Ludzie i wydarzenia w historii Polski XX wieku. // Komunikat CBOS 194/1999.

армii ў Польшчу 17 верасня 1939 г. (12 месца). Вышэй быў ацэнены выхад савецкіх войскай з Польшчы (8% апытаных).

Паводле паралельных даследаванняў у каstryчніку 1999 г., праведзеных *OBOP*, у адказах на пытанне, якімі падзеямі 20 ст. палякі павінны ганарыцца (анкетаваныя не выбіралі з варыянтаў, а самыя фармулявалі адказы) найчасцей называліся падзеі 1989 г. і іх наступствы: ліквідацыя камунізму – 36%, пабудова новай палітычнай сістэмы – 22%, змена гаспадарчай сістэмы – 16%, выбар паляка папай рымскім – 18%. Міфы з часоў ПНР заўважала няшмат апытаных: перамога ў Другой сусветнай вайне – 8%, а саму вайну і герайзм палякаў назвалі толькі 4%. Яшчэ горш у калектыўнай памяці быў прадстаўлены міф міжваеннага перыяду: вайну 1920 г. і “цуд над Віслай” назвалі толькі 3% рэспандэнтаў¹².

Такім чынам, падзеі 1989 г. адсунулі на другі план памяць пра Другую сусветную вайну. Прыйшлі новыя героі і новыя міфы. Ці змянілася бачанне Другой сусветнай вайны ў сувязі з новым вопытам і поўнай свабодай дэмансстрацыі гістарычнай памяці? На мяжы 20 і 21 ст. палякі ўспрымалі Другую сусветную вайну ў першую чаргу не ў катэгорыях герайзму, а як час агульначалавечай трагедыі і смерці вялікай колькасці людзей (30% анкетаваных). Кожны пяты паляк звязваў іх з рэпрэсіямі нямецкіх акупантаў (савецкая рэпрэсія назвалі толькі 2-3% рэспандэнтаў), а 18% – з канцлагерамі. Сымбалям страданняў быў Асвенцім, названы ад 7 да 11% анкетаваных (даследаванні былі праведзеныя два разы ў студзені 2000 г. з прамежкам у два тыдні). З ваенных падзеяў найчасцей называлася Варшаўскае паўстанне (6 і 8% адказаў) і абарона Вэстэрплятэ (3 і 4%). Зрэдку згадвалася бітва на Монтэ-Касіна (0 і 1%)¹³. Адказы на іншыя пытанні пацвердзілі, што ў канцы 20 ст. для звычайнага паляка Другая сусветная вайна асыцьцявалася, перш за ўсё, з днём нямецкага нападу на Польшчу і канцлагерам у Асвенціме (так адказалі па адной чацвёртай з апытаных). Многія гады канцлагер у Асвенціме ўспрымаўся як месца пакуты польскага народу. Так адказалі 47% анкетаваных у 1995 г. (толькі 8% паказалі, што гэта было перш за ўсё месцем знішчэння жыдоў)¹⁴.

Праз дзесяць гадоў прапорцыя змянілася. Адпаведным чынам адказалі 37% і 17%¹⁵. Вырас працэнт адказаў пра памяць Асвенціму як важную для ўсяго свету: з 43% у 1995 г. да 68% у 2005 г. Такім чынам, хоць Асвенцім па-ранейшаму ў калектыўнай памяці палякаў выступае мес-

¹² Polska XX wieku w opiniach społeczeństwa // OBOP. Warszawa, 1999 Listopad. Сума не складае 100%, бо можна было даваць некалькі адказаў на адно пытанне.

¹³ Obraz II wojny światowej w pamięci Polaków // OBOP. Warszawa. 2000 Luty.

¹⁴ Oświęcim w zbiorowej pamięci Polaków // Komunikat z badań CBOS. Warszawa. 1995 Styczeń.

¹⁵ Po obchodach 60. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Obóz w Oświęcimiu w świadomości Polaków // Komunikat z badań CBOS. Warszawa, 2005. Marzec.

цам нацыянальнай пакуты, адначасова ўспрымаецца як месца Галакаўсту і знішчэння людзей многіх нацыянальнасцяў.

У калектывай памяці палякаў з'яўляюцца новыя элементы, да гэтага вядомыя толькі прафесійным гісторыкам і непасрэдным сведкамі тых падзеяў, якія замоўчваліся ў афіцыйнай памяці часоў ПНР. Такой забароненайтэмай (каб не паваць польска-савецкіх і польска-украінскіх адносінаў) была справа забойстваў палякаў на Валыні. У выніку антыпольскай акцыі, распачатай у 1943 г. Украінскай паўстанчай арміяй на Валыні і іншых тэрыторыях, у 1943 – 1947 г. забіта каля 80 – 100 тыс. палякаў. Вынікам акцыі ў адказ была смерць 15 – 20 тыс. украінцаў.

Пра маштабы забыцця гэтай справы сведчаць вынікі даследаванняў, праведзеных у ліпені 2003 г. перад 60-й гадавінай трагічных падзеяў на Валыні. Аказалася, што 44% аптычаных нічога не ведала пра гэтае злачынства, а больш 10% далі недакладныя адказы. На пытанне, хто быў ахвярай злачынства, толькі 41% адказалі, што палякі. Ажно 70% не маглі называць выканайцу ў злачынства або далі няправільныя адказы¹⁶.

Улады стараліся выдаліць з народнай памяці здарэнні, якія дрэнна сведчылі пра польскі народ, паваліягоны добрыя вобраз. Гэта былі справы калабарацыі, а асабліва выпадкі ўдзелу ў забойствах жыдоў. Пасля публікацыі кнігі Яна Томаша Гроса пад назвай “Суседзі”¹⁷, у якой ён паказаў, што польская палова жыхароў Едвабна па сваёй ініцыятыве ў ліпені 1941 г., г.зн. у першыя дні нямецкай акупацыі, пазабівала сваіх жыдоўскіх суседзяў, пачалася буйнейшая і цікавейшая ў гісторыі Польшчы гістарычна дыскусія. Таму нічога дзіўнага, што ў жніўні 2001 г. пра злачынства ў Едвабным, амаль зусім невядомае да 2000 г., чула 90% анкетаваных, але толькі 78% ведала, што яго ахвярамі былі выключна жыды. Сярод тых, хто ведаў 32% наступрактам называла немцаў адзінымі выканайцамі злачынства. Таксама 32% казала пра нейкі ўдзел палякаў: ад рашаючага ўдзелу (8%), да дапамогі некаторых палякаў, пра дзеянні па ініцыятыве немцаў і пад іх прымусам. 33% на пытанне пра выканайцу ў адказалі “цяжка сказаць”¹⁸. Гэты апошні адказ можна было патлумачыць тым, што тады яшчэ вялося следства Інстытутам нацыянальнай памяці (ІНП).

Падчас паўторных даследаванняў, праведзеных *OBOP* праз год пасля заканчэння следства і публікацыі ІНП двухтомнай працы “Ваюл Едвабнага” толькі 6% рэспандэнтаў адказалі, што не чулі пра гэтае злачынства, але 44% сцвердзілі, што дакладна не ведаюць, хто пазабіваў жыдоў у Ед-

¹⁶ Rocznica zbrodni na Wołyniu – pamięć i pojednanie // Komunikat z badań CBOS. Warszawa, 2003 Lipiec.

¹⁷ Gross J.T. Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka. Sejny, 2000.

¹⁸ Polacy wobec zbrodni w Jedwabnem. Przemiany społecznej świadomości // Komunikat CBOS. Warszawa, 2001.

вабным. Пра дабраахвотны ўдзел палякаў казала 24% аптыных, а пра дамінуючы ўдзел немцаў – 40% (пры гэтым самы часты адказ – 17% – “палякі, змушаныя немцамі”)¹⁹. Гэта азначае, што для большасці аптынных Едвабна было хутчэй нямецкім, чым польскім злочынствам. Большую гатоўнасць прызнаць галоўным і выкананіцамі палякаў можна было заўважыць сярод адукаваных людзей.

На прыкладзе “справы Едвабнага” відаць, які вялікі супраціў і цяжкасціва ўвядзенні ў калектывную памяць выклікаюць факты сумніўныя для народу, якія з’яўляюцца плямай на нацыянальным гонары. Пра гэта трэба памятаць, калі мы жадаем ад іншыхнародаў карэктывізаціі “памяці”.

Сутыкненне розных стэрэатыпаў памяці (таксама і ўласна польскіх) найчасцей адбывалася падчас агульных юбілеяў, напр., заканчэння вайны ў Еўропе. Амаль палову стагоддзя ў траўні ўспаміналіся польскія ахвяры і ўклад у перамогу, толькі часамі – з цэнзурных меркаванняў – згадваліся польскія расчараўанні. Так пісаў у 1975 г. Ежы Туровіч у “Tygodnik Powszechny” на заканчэнне юбілейнага артыкулу: “Пасляваенная Еўропа (...) уяўляе сабой рэальнаясць вельмі адрознную ад таго бачання пасляваеннага свету, які марыўся людзям у чорную акупацийную ноц”²⁰.

Пасля 1989 г. расчараўанне ад “кульгавай перамогі” атрымала афіцыйны статус. Таму не дзвіць, што 8 траўня 1995 г. прэзідэнт Лех Валенса на сумесным паседжанні сейму і сенату ўшчуваў прэм’ера Іозафа Алексу за выкаванні для расейскай прэсы пра “радасны дзень перамогі”²¹. Аднак у той час увагу палітыкаў больш займала іншая справа. У 50-ю гадавіну заканчэння вайны ўпершыню адбыліся ўрачыстасці ў аб’яднанай Германіі. Нямецкія ўлады вырашылі запрасіць на іхтолькі кіраунікоў “вялікай чацвёркі”: ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі і Рәсей. Польскі бок вырашыў, што незапрашэнне Леха Валенсы сведчыла пра недаацэнку польскага ўдзелу ў вайне. “Давайце перастанем вымольваць прызнанне нашых ахвяраў, не будзем піхатаца на ўрачыстыя акадэміі нашых быльых саюзникаў, а ўшануем нашых палеглых і закатаваных у лагерах”, з горыччу напісаў тады сацыёлаг Ян Шчэпаньскі²². Аднак адна трэцяя частка палякаў лічыла, што акрамя кіраунікоў “вялікай чацвёркі” на ўрачыстасці павінны быць запрошаны прэзідэнт Польшчы, а амаль адна трэць – што таксама прадстаўнікі іншых дзяржаў – удзельнікаў Другой сусветнай вайны²³.

¹⁹ Polacy o zbrodni w Jedwabnem. // OBOP. Warszawa, 2002. Grudzień.

²⁰ Tygodnik Powszechny. 11. V. 1975. S. 1.

²¹ Gazeta Wyborcza. 9. V. 1995.

²² Тамсама. 5. V. 1995.

²³ Ацэнкі на падставе анкетавання CBOS 30.03.-3.04.1995 г. (50 госьціца закоічэння II wojny światowej // Komunikat z badań. CBOS. Warszawa, 1995. Maj).

Магчыма, такая пазіцыя вынікала больш з меркаванняў прэстыжу чым з пераканання пра вялікі польскі ўклад у перамогу, тым не менш польскае грамадства заўжды было чуйным на прыніжэнне ролі Польшчы ў Другой сусветнай вайне. Пра гэта сведчаць выдарэнні падчас святкавання 60-й гадавіны перамогі ў Маскве і, увогуле, надаванне вялікай увагі “канфліктам памяці” польскага ісуседніхнароду. Неверагоднае здзіўленне выклікала выява Іосіфа Сталіна падчас урачыстасцяў у Раче²⁴.

Адначасна трэба заўважыць, што ў Польшчы ў сакавіку 2003 г. толькі 54% анкетаваных ацаніла Сталіна рашуча негатыўна, 21% адказалі, што занадта мала пра яго ведаюць, каб даваць ацэнкі, а 17% лічыла, што пра Сталіна можна казаць як кепска, так і добра²⁵. Гэты прыклад сведчыць, што “канфлікты памяці” датычаць больш эліт, чым звычальных грамадзянай.

Канфлікт польскай памяці пра Другую сусветную вайну з беларускай і літоўскай памяццю, гэта перш за ўсё, спрэчка пра Армію краёву. Летам 2004 г. дайшло да паяднання паміж літоўскімі ветэранамі (жаўнерамі з аддзелаў Плечавічуса) і Клубам ветэранаў Арміі краёвай. Абодва бакі выказалі глыбокое шкадаванне, што ў часе вайны паміж імі адбываліся збройныя сутычкі²⁶.

Да польска-беларускай спрэчкі належыць таксама агрэсіі ССР на Польшчу 17 верасня 1939 г., якую ў Беларусі прадстаўляюць перш за ўсё як акт абаронення. Аднак прадстаўнікі беларускіх эліт пытаяюць: “Ці няволя можа быць падставай для абаронення?” і адказываюць: “Беларусы з усходу міжволі падманулі сваіх братоў з заходу, прапануюваючы ім замест незалежнай Беларусі маскоўскую няволю”²⁷.

Таксама ў Польшчы з’яўляюцца публікацыі, якія абвяргаюць стэрэатыпы масавай свядомасці, і такія, якія іх умацоўваюць. Пры гэтым трэба заўважыць, што найбольш заўважальныя сімвалы гістарычнай памяці замацаваныя ў помніках, назвах вуліц, установаў і аўтарыў, на мемарыяльных дошках сведчаць найперш пра памяць эліт, або з’яўляюцца вынікам палітыкі ўладаў. Калектыўная памяць больш кансерватыўная, у большай ступені яна абаўтраецца на стэрэатыпах. З аднаго боку, трэба імкнуша да нівеліравання гэтай розніцы, з другога – браць пад увагу стан гістарычных ведаў грамадства. Калі мы імкнемся да грамадзянскай супольнасці, то і калектыўная памяць палякаў таксама павінна быць грамадзянскай.

Пераклад з польскай мовы Алесі Краўцэвіча

²⁴ Gazeta Wyborcza. 9.05.2000.

²⁵ Jak oceniać Stalina? // Komunikat z badań CBOS. Warszawa, 2003. Marzec.

²⁶ Wileńskie Rozmaitości. 2004. Wrzesień–październik. S. 7.

²⁷ Szybieka Z. Historia Białorusi 1795–2000. Lublin, 2002. S. 332.

Пытанні і дыскусія пасля рэферата Юры Мілеўскага

Алесь Смалянчук: Як можна ахарактарызаваць пазіцыю школьнага настаўніка пісторыі часоў ПНР? У Беларусі адшкольнага настаўніка гісторыі зыходзіла шмат рознай хлусні, шмат недакладнасцяў гісторыі. Але апраўданнем было тое, што настаўнікамі не ведалі гісторыі Беларусі. У Польшчы, здаецца, сітуацыя была іншай, і настаўнікі ўсё ж такі ведалі праўду пра Катынь, пра Варшаўскае паўстанне, пра “чуднае Вісле” ды інш.

Юры Мілеўскі: Па-першае, заўсёды падставай навучання з’яўляецца падручнік. У польскіх падручніках, напрыклад, тэзіс пра тое, што ў Катыні і польскіх афіцэраў расстралялі немцы ўтрымліваўся, здаецца, толькі 4 гады ад 1952 да 1956 г. Пазней наогул не згадвалі пра Катынь. Прынцып быў такі, каб наогул пра нейкія вострыя праблемы не казаць. Праўда, былі такія партыйныя дзеячы або дырэктары школ, якія пераследавалі настаўнікаў, што пазыўна ацэнівалі, напрыклад, ролю Пілсудскага. У часы ваеннага становішча некаторыя такім чынам зводзілі асабістыя парахункі.

Ганна Пыжэўска: Я, напрыклад, пра Катынь упершыню пачула ў пачатковай школе ад настаўніцы.

Арунас Бубныс: Ці адбываюцца польска-нямецкія сустрэчы гісторыкаў, на якім сумесна абмяркоўваюцца праблемы гісторыі апошняй вайны?

Юры Мілеўскі: Такія контакты існуюць даўно. Вялікую ролю ў іх адыгрывае Нямецкі гістарычны інстытут у Варшаве. Ён з’яўляецца суарганізатарам шматлікіх канферэнцый па праблематыцы Другой сусветнай вайны. Напрыклад, у лютым 2005 г. у Познані адбылася такая канферэнцыя, прысвечаная праблеме калабарацыі ў перыяд нямецкай і савецкай акупацыі, калабарацыі ў Генерал-губернатарстве і на заходніх землях Польшчы.

Валеры Задаля: Ці змогуць знайсці агульную мовы ветэраны АК і савецкія ветэраны ў Беларусі?

Юры Мілеўскі: Мне цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо не ведаю структуры ветэрanskіх арганізацый у Беларусі... У Літве, напрыклад, узнік Саюз ветэранаў АК.

Алесь Краўцэвіч: Хачу адзначыць, што ветэраны АК у Беларусі здаўна (з пачатку 90-х гг. 20 ст.) атрымалі пасведчанні ўдзельнікаў Другой сусветнай вайны.

Юры Мілеўскі: Наколькі я ведаю, польскі ўрад штомесяц высылае ім дадатак да пенсіі ў памеры 15 даляраў ЗША.

Рымантас Мікныс: Хачу некалькі слоў сказаць пра паяднанне ветэранаў арміі Плечавічуса і АК у Літве. Так атрымалася, што я быў свед-

кам гэтага. Ініцыятыва зыходзіла адразу і ад ветэранаў Плехавічуса і ад ветэранаў АК. Вырашылі сустрэцца, каб абмяркаваць некаторыя вос-трыя праблемы гісторыі апошняй вайны. Сустрэча адбывалася ў Інстытуце гісторыі, што павінна было гарантаваць размову ад празмернай палітызацыі. Удзельнікі сустрэчы сышліся на тым, што кожны з ваюю-чых бакоў змагаўся за сваю Літву, і гэта было ідэйнае змаганне. У сучас-най незалежнай Літве павінна быць паразуменне, заснаванае на гіста-рычнай памяці, у якой не будзе месца для вобраза ворага.

Гэта праява грамадзянскай супольнасці. Памяць, на жаль, можа вельмі моцна раз'ядноўваць людзей.

Юры Мілеўскі: У Польшчы некаторыя ветэранскія арганізацыі знаходзяцца ў вельмі варожых адносінах паміж сабой. У 2000 г. у чарго-вую гадавіну заканчэння вайны на мітынгу на магіле невядомага салдата ў Варшаве павінен быў выступіць прадстаўнік Армii краёвай, але ў апошнюю хвіліну яму забаранілі выступаць. Чаму? Эн збіраўся асуадзіць тых ветэранаў, якія пасля вайны пайшлі на службу ў органы бяспекі. Частка ветэранскіх арганізацый выступіла супраць і выступ не адбыўся. Наш аддзел ІНП нядайна атрымаў ліст з Бельска Падляскага з адвінавачван-немі Армii краёвай і патрабаваннем прыцягнуць да адказнасці кіраўніка Віленскай акругі Аляксандра Крыжаноўскага, які лічыцца героям, і супраць якога яшчэ нікто не высоўваў адвінавачванняў у генацыдзе і г.д. Пра што гэта гаворыць? Пра тое, што частка гэтых ветэранаў захавала нязменнымі свае погляды. Яна наватне спрабавала зразумець іншы бок. А на самой справе, адны змагаліся за камунізм, бо не мелі іншай свядо-масці, другія змагаліся за дэмакратыю. Наступіў час, каб зразумець іншы бок і, нарэшце, закончыць вайну.